

Камерцыйны сакрэт

— Язык твой — вораг твой, — зацягнуўшыся шопаўскай цыгарэтай, купленай у краме паміж межамі Беларусі і Польшчы, якую парушальнікі мытных заканадаўстваў адразу дзвюх, толькі што згаданых краінаў, ласкава называлі „Наша доля”, павучальна заяўіў Лявон Кот. — Вось, прыкладам, я. Нікому і ніколі не расказваю на чым будуя свой неверагодна патрэбны кожнаму аўтамабілісту бізнес. Тое, што ў Гродне на „фольксваген-гольф” самая танныя запчасткі — мая заслуга. Вось у цябе машына таксама гэтай маркі. Дык каб не я, ты ўжо даўно пайшоў бы па свеце з торбай. Абан круціўся б, рамантуючы свой гнілы самакат, як капиталіст Сава Марозаў, фінансуючы камуністаў. Вы ѿсе мусіце мне за гэта ногі цалаваць.

— Каб ты мяне падключиў да сваёй справы, я б цябе яшчэ і за калена ўкусіў бы, — адгукнуўся ўжо добра падпіты Стасік Каляла. — Але ж ты, пазашлюбны сукін сын, нават лепшаму сябру не гаворыш, як табе ўдаецца. А колькі мы разам шляхоў прайшлі! Што толькі за мяжу не вазілі! Ад барысаўскіх запалак, якія можна даваць нават дзецям для забавы, бо яшчэ нікому іх запаліць не ўдавалася, да лепшых гатункаў самаробна-

га спірту, які запальваецца сам, дастаткова толькі адкаркаваць бутэльку.

— Што праўда, то праўда, — пагадзіўся Кот. — Але ж такія рэчы найперш ад сяброў і хаваюць, бо ні бізнесу не будзе, ні сяброўства. Як кажуць нашыя мясцовыя габрэі: „Божа, уратуй мяне ад сяброў. З ворагамі я сам як-небудзь спраўлюся”.

Ад гэтай мудрасці Стасік прыйшоў у такое захапленне, што нанейкі час нават перастаў настойваць на раскрыцці камерцыйнага сакрэту. Хлопцы налілі яшчэ па кілішку цешчынай самагонкі, вытрымалі плячамі поўныя нянавісці позірк Лявонавай жонкі і Каляла зноў узяўся за сваё.

— Слухай, Лявон. Я ж твой кум. Малодшага твайго хрысціў. А зараз гэты пачварак, ідуучы са школы, заўсёды звяртаецца да мяне: „Дай, хросны, закурыць. Толькі бацьку не кажы. А то колы ў машыне папрабіваю”. Я частую яго цыгарэтамі, а то сапраўды што з машынай зробіць. Моладзь жа цяпер такая. Ды і люблю я гэтага непраноска. Сына твайго. І ўсю тваю сям’ю. А табе непрыгожа багацець і назіраць, як радня галадае. Бяры мяне ў справу.

Кот, ад ахапіўшага пачуцця гонару за малодшага сына, адкінуўся на спінку крэсла, пусціў у столь некалькі колаў цыгарэтнага дыму і на хвіліну задумаўся. З аднаго боку раскрываецца камерцыйны сакрэт — справе нашкодзіць. Але з іншага гледзішча рамантычная натура Лявона патрабавала прызнання. Як у тых паэтаў. Сумна, прыдумаўши такую прыгожую камбінацыю, не пачуць хоць ад каго-небудзь уздыхаў захаплення.

— Добра. Табе скажу. Толькі ані-ні. Нікому ні слова. А ты за тое, што камерцыйны сакрэт даведаешся, будзеши цэлы месяц мяне слухацца і дапамагаць у дробных справах. Паглядзеў я як людзі ганяюць з Захаду старыя машыны і прадаюць іх на запчасткі. Справа добрая, каб не „растаможка”. Колькі плаціць прыходзіцца толькі за

тое, што перацягнуў машыну праз мяжу. А яе ўсё адно рэгістраваць нідзе не трэба. Доўга я думаў, як абысці гэтых інструкцыі і перахітраць тых даўнаў, якія іх прыдумваюць. А гэта аказалася проста. Здымаю беларускія нумары са свайго „гольфа”, купляю за бясцэнак на Захадзе якога дабітага лама, вешаю свае нумары і еду праз мяжу як на сваёй машыне. І ні якой „растаможкі”. Нават за транзіт плаціць не трэба. А цяпер бяры інструмент, здымі з „гольфа” нумары, акуратна закруці іх у паперу і прынясі мне. Заўтра зноў еду па машыну.

Удзячны Стасік так і зрабіў. А Кот, прымацаўшы нумары да нагі скотчам, зранку пасунуўся па новага „гольфа”. Акруціўся хутка. Усё было як найлепей. Купіў у немца амаль задарма машыну, павесіў нумары і рушыў дахаты. Толькі як за плячамі зачыніўся шлагбаум, а перад носам вырасла заклапочаная постаць беларускага мытніка, Лявон зразумеў, што нешта не тое.

— Ваша машына? — спытаўся мытнік, уважліва вычуваючы дакументы.

— Мая. А што колер не такі — не звяртайце ўвагі. Я яе перафарбаваў, а ў дакументы забыўся ўнесці змены.

— Я ніколі не гляджу на колер, — сурова адгукнуўся чыноўнік у сінім мундзіры. — Я нумары заўсёды праўяраю.

У гэты момант штосьці ўжо падказвала Кату, што ягонаму бізнесу прыйшоў бясслаўны канец. Ён, абліваючыся як восеніцкая жаба халодным потам, куляй выскачыў з машыны, кінуў позірк на яе спераду і цяжка ўздыхнуў. З бампера яму весела ўсміхаліся нумары машыны яго кума Стасіка Каяллы.